

<p>26. Ці былі Вы раней у Рэспубліцы Беларусь / سبق لك السفر إلى جمهورية بلاروس</p> <p><input type="checkbox"/> نعم/так <input type="checkbox"/> لا/не</p> <p>калі так, вызначце тэрмін, месцы і мэту апошняга візіту / إذا كانت الإجابة ب نعم، فلتوضح تاريخ والغرض من تلك الزيارة</p>	<p>калі/ متى.....</p> <p>дзе/ وأين.....</p> <p>якой мэтай/ الغرض من الزيارة.....</p>																						
<p>27. Папярэднія візіты ў Рэспубліку Беларусь (на працягу бягучага году)/ (في خلال العام الجاري)</p>																							
<p>28. Ці было Вам калі-небудзь адмоўлена ў беларускай візе альбо віза была анулявана / هل سبق رفض منحك تأشيرة بلاروسية أو تم إلغاء تأشيرتك</p> <p><input type="checkbox"/> не / لا <input type="checkbox"/> так / نعم <input type="checkbox"/> калі / متى</p>																							
<p>29. Ці падпадалі Вы падчас ранейшага знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь пад адказнасць за парушэнне беларускага заканадаўства/ هل سبق تعريمك لارتكابك مخالفات للقوانين البلاروسية</p> <p><input type="checkbox"/> не / لا <input type="checkbox"/> так / نعم <input type="checkbox"/> калі / متى дзе / أين</p> <p>Станоўчы адказ на пытанне не вядзе да абавязковай адмовы ў выдачы візы, аднак у гэтым выпадку пажадана Ваша асабістая прысутнасць з мэтай правядзення інтэрв'ю з консульскім работнікам / الإجابة بنعم ليس بالضرورة تؤثر سلبا (بالرفض) على طلبك للتأشيرة، ولكنه في هذه الحالة سيكون حضورك ضروري لعمل مقابلة شخصية مع المسؤول القنصلي</p>																							
<p>30. Ці былі Вы калі-небудзь дэпартаваны з якой-небудзь краіны / هل سبق ترحيلك من أية دولة أخرى</p> <p><input type="checkbox"/> не / لا <input type="checkbox"/> так / نعم</p>	<p>калі / متى</p> <p>якой краіны / من أية دولة</p>																						
<p>31. Траспартны сродак, які прадугледжаны для ўезду ў Рэспубліку Беларусь/ ما هي وسيلة الانتقال المتاحة لك للسفر إلى جمهورية بلاروس</p>	<p>32. Маршрут руху/ (بلاروس) خط سير رحلتك</p>																						
<p>33. Сродкі да існавання падчас знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь/ الإمكانيات المتوفرة لديك للإقامة في جمهورية بلاروس</p> <p><input type="checkbox"/> наяўныя сродкі / نقود سائلة <input type="checkbox"/> крэдытныя карткі / بطاقة ائتمان</p> <p><input type="checkbox"/> дарожныя чэкі / شيكات سياحية <input type="checkbox"/> білеты / تذكر</p> <p><input type="checkbox"/> пражыванне / خدمة إقامة فندقية</p>	<p>34. Медыцынская страхавая арганізацыя/ شركة التأمين الصحي</p> <p>.....</p> <p>нумар страхавога поліса / رقم بوليصة التأمين</p> <p>тэрмін дзеяння страхавога поліса / بوليصة ا لتأمين صالحة حتى</p>																						
<p>35. Сямейнае становішча/ الحالة العائلية</p>	<p><input type="checkbox"/> знаходжуся ў шлюбе/ متزوج <input type="checkbox"/> разведзены(а)/ مطلق (مطلقة)</p> <p><input type="checkbox"/> не знаходжуся ў шлюбе/ أعزب <input type="checkbox"/> удавец (удава)/ أرمل (أرملة)</p>																						
<p>36. Фамілія мужа(жонкі)/ لقب الزوج (الزوجة)</p>	<p>37. Дзявочая фамілія мужа(жонкі)/ اسم أب الزوج (الزوجة)</p>																						
<p>38. Імя і іншыя імёны мужа (жонкі)/ اسم أو شهرة الزوج (الزوجة)</p>	<p>39. Грамадзянства мужа(жонкі)/ جنسية الزوج (الزوجة)</p>	<p>40. Дата нараджэння мужа(жонкі)/ تاريخ ميلاد الزوج (الزوجة)</p> <table border="1" data-bbox="807 1301 1187 1384"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: center;">(day/month/year) يوم/شهر/سنة</td> </tr> </table>											(day/month/year) يوم/شهر/سنة										<p>41. Месца нараджэння мужа (жонкі)/ محل (مكان) ميلاد الزوج (الزوجة)</p>
(day/month/year) يوم/شهر/سنة																							
<p>42. Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны ўнесены ў Ваш пашпарт, запоўніце табліцу/ إذا كان ت تصطحب في رحلتك أطفال مسجلون بجواز سفرك برجاء استكمال بيانات الجدول الآتي</p>																							
<p>прозвішча/ اللقب</p>	<p>імя/ الاسم</p>	<p>дата і месца нараджэння/ تاريخ ومكان الميلاد</p>																					
<p>43. Дэкларацыя: я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з'яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак альбо адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я таксама папярэджаю, што, калі гэтая інфармацыя будзе прызнана недакладнай, віза можа быць анулявана ў любы момант. Я абавязуюся па прыбыцці ў Рэспубліку Беларусь ва ўстаноўленым парадку аформіць рэгістрацыю і пакінуць яе тэрыторыю да заканчэння тэрміну дзеяння візы./</p>																							
<p>إقرار: أقر ب أن كافة المعلومات الواردة بهذا النموذج حقيقية وصحيحة، وأدرك أن أية إفادات خاطئة أو امتناع عن تقديم المستندات الضرورية سيؤدي إلى رفض طلبي لدخول جمهورية بلاروس. ولقد تم تحذيري أيضا من أنه إذا تم اكتشاف عدم صدق أية معلومة سيؤدي إلى إلغاء التأشيرة في أي وقت. وأنعهد فور وصولي للأراضي البلاروسية أن أقوم بتسجيل نفسي (لدى السلطات المختصة) طبقا للقواعد المتبعة، وأن أأغار أراضي جمهورية بلاروس /قبل انتهاء مدة صلاحية التأشيرة</p>																							
<p>44. Асабісты подпіс / التوقيع</p>	<p>45. Дата запаўнення / بتاريخ</p>																						